

Увага: «прамая лінія»!
ПРЫГОЖАЕ ДАЎГАЛЕЦЦЕ
 Калі вы хочаце як мага даўжэй заставацца «ў страі» — быць актыўным, працадольным, бадзёрым доўгія гады, распытайце нашага гасця, герыятра, аб сакрэтах даўгажывучага і магчымасях пераадолення ўзроставых захворванняў (парушэнняў сардэчнага рытму, артэрыяльнай гіпертэнзіі, цукровага дыябету, атлусцення і г.д.), а таксама аб дасягненнях у галіне фармакалогіі. «Прамая лінія» з удзелам загадчыка кафедры клінічнай фармакалогіі і тэрапіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам Аляксандрам Васільевічам ХАПАЛЮКОМ адбудзецца ў рэдакцыі газеты **14 снежня з 14.00 да 15.30** па тэлефонах: **292 38 92 і 292 38 21. Для папярэдніх пытанняў: 287 18 29** (Святлана Барысенка) і **287 18 36** (Вольга Шаўко).

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін у тэлефоннай размове абмеркавалі актуальныя пытанні двухбаковых адносінаў

11 снежня адбылася тэлефонная размова прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнка і Уладзіміра Пуціна, у час якой быў абмеркаваны шэраг актуальных пытанняў двухбаковых адносінаў. Як паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара, гутарка прайшла напярэдадні маючага адбыцца афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і правядзення пасяджэння Вышэйшага Дзяржаўнага Саюзаў дзяржаў.

У Беларусі прымаюцца ўсебаковыя меры па абароне інтарэсаў і правоў дзяцей

У Беларусі прымаюцца ўсебаковыя меры па абароне інтарэсаў і правоў дзяцей, асабліва па лініі прэзідэнцкай праграмы «Дзеці Беларусі». На гэта звярнула ўвагу намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Наталля Пяткевіч у выступленні на ўрачыстым пленарным пасяджэнні высокага ўзроўню Генеральнай Асамблеі ААН, якое прысвечана разгляду вынікаў выканання рашэнняў спецыяльнай сесіі Генасамблеі па становішчы дзяцей.

Паводле інфармацыі прэс-службы Міністэрства замежных спраў, акцэнт быў зроблены на тым, што клопатам дзяржавы ахоўленыя ўсе без выключэння катэгорыі дзяцей. У выніку праведзенай работы ў Беларусі за апошнія дзесяць гадоў удвая знізіўся паказчык дзіцячай смертнасці, і цяпер ён самы нізкі на тэрыторыі СНД, забяспечаны практычныя спосабы ахопу дзяцей прышчэпкамі. Акрамя таго, з 2004 года адзначана тэндэнцыя павелічэння нараджальнасці ў Беларусі, а таксама колькасці сем'яў, якія маюць траіх і больш дзяцей.

Наталля Пяткевіч расказала аб мерапрыемствах, якія праводзяцца ў Беларусі па ахове здароўя дзяцей, што нарадзіліся і пражываюць на тэрыторыях, пацярпелых ад чарнобыльскай катастрофы. Было падкрэслена, што беларуская дзяржава ўсяляк стымулюе ўнутранае ўсынаўленне і іншыя формы сямейнага выхавання для дзяцей-сірот.

Увага Генеральнай Асамблеі была прыцягнута да праблемы гандлю дзецьмі, і ў прыватнасці такога яе аспекту, як распаўсюджванне дзіцячых парнаграфіі. Беларусь заклікала міжнародную супольнасць дэталёва абмеркаваць гэту праблему і правесці дзіягностычныя і ў рамках Генеральнай Асамблеі ААН.

Акрамя таго, адбылася сустрэча Наталлі Пяткевіч са старшынёй 62-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН Срджанам Керымам, у ходзе якой былі абмеркаваны пытанні актывізацыі дзейнасці Генеральнай Асамблеі ў барацьбе з гандлем людзьмі, у тым ліку шляхам арганізацыі ў Асамблеі спецыяльных тэматычных дэбатаў. Срджан Керым падтрымаў прапанову беларускага боку аб правядзенні такіх дэбатаў.



Жыхары вёскі Альманы Столінскага раёна чакаюць сваіх жонак ля царквы.

ЯК БУДУЦЬ ВЯРТАЦА БАНКАЎСКІЯ

Палата прэстаўніцкай прыняла ўчора ў першым чытанні законпраект «Аб кампенсцыі банкаўскіх укладў (дэпазітаў) фізічных асоб».

Дакумент вызначае правую аснову кампенсцыі грашовых сродкаў фізічных асоб, размешчаных у банках, у тым выпадку, калі банк самастойна не можа выканаць свае абавязальствы перад укладчыкамі.

Як паведаміў дэпутатам першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Павел Калаур, кампенсцыя ўкладу будзе ажыццяўляцца юрыдычнай асобай у форме дзяржаўнай установы — Агенцтвам па кампенсцыі банкаўскіх укладў фізічных асоб, якое будзе створана Саўмінам Беларусі і Нацбанкам. Згодна з законпраектам фізічным асобам гарантуецца вяртанне 80 працэнтаў іх укладу ў кожным банку, але на суму, эквівалентную не больш як 5 тыс. еўра. Пры гэтым для ўкладу, эквівалентнаму сумам да 2 тыс. еўра, прадугледжваецца 100-працэнтнае вяртанне сродкаў. Выплата будзе ажыццяўляцца агенцтвам у месцах тэрміну з дня звароту ўкладчыка пасля паведамлення аб падатку выплат.

Учора ж дэпутаты ўнеслі змяненні ў некаторыя законы Беларусі па пытаннях агульнай сярэдняй

Парламенцкі дзёнік

КАЛІ НАКАНАВАНА ЁЙ — СВЯЦІЦЬ

адукацыі. Як адзначыў міністр адукацыі Аляксандр Радзюко, гэтыя папраўкі прыводзяць дзякуючы праву аснову ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ад 5 ліпеня 2006 года. Уясе сёння змяняецца ў закон аб адукацыі аб'ёму ўстава неабходнасцю канкрэтызацыі структуры агульнай сярэдняй адукацыі (два ўзроўні і тры ступені), тыпалогі агульнаадукацыйных устаноў, палажэнняў аб атэстацыі навучанцаў і яе відах (бягучая, прамажвакая і выніковая), магчымасцю ажыццяўлення навучанца і выхавання на трэцім ступені агульнай сярэдняй адукацыі па ўставах, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі. Таксама закрэпачаюцца пытанні атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ў парадку экстрэнату па ўставах, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай адукацыі.

Палата прэстаўніцкай прыняла таксама ў другім чытанні змяненні і дапуўненні ў закон «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей». Як паведаміла член Пастаняйнай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі Валіяна Кавалёва, дакумент быў падрыхтаваны ў мэтах узмацнення мераў дзяржаўнай сацыяльнай абароны сем'яў.

КАЛІ НАКАНАВАНА ЁЙ — СВЯЦІЦЬ

Хочаш насмяяцца Бога, раскажы яму пра свае заўтрашнія планы. Хто і калі правомы гэтую фразу ўпершыню, на жаль, не ведаем, а вось тое, што доўга жыццё ёй забяспечана, сумненні не выклікае, бо многі ж з нас мяркуюць, плануючы, па гадзінках «распісаюць» дзень, а потым нешта (хай па дробязе) здараецца і...

«Па дробязе» — гэта пра нас. Ранічкай, ашчэ ў Мінску, і тры і невядлікі затор, — пазней крыху выехалі. Потым (і зноў жа, як быццам, крыху) затрымаліся ў Сморгоні. Не маглі не затрымацца ў Лылойцях...

Зрэшты, тут трэба па парадку. У гэтай вёсцы, з кроў да Вільнюса ці не бліжэй, чым да райцэнтра, мы ўжо былі: уручалі халадзільнік на дзівя пражогым людзям — Софіі Кліментэўне і Францу Казіміравічу Рамейкіам. Таму, зразумела ж, здзівіліся, што вёска Дзеваншкі, дзе жыве новая ўпадальніца супер-прадзца, знаходзіцца зусім побач: адзін сельсавет, адно паштовае аддзяленне, адна школа.

У ёй якраз і прародзіла новую сустрэчу — непадобна на тую былую, найперш аўдыторыя: у зале былі не толькі вясковыя, паштэйцы, настаўнікі, але і дзеці. Менавіта іх выхаваннем і займаецца Галіна Юльянаўна Свіркава, падлісчыца «Звядзі» з амаль 20-гадовым стажам і чытачка ад першага радка да апошняга, ад «Розгаласа» да «Цытатаў дня». Але ж, нават пры гэтым, прыемную навіну, ды для сябе любімай, прачытала не сама: «Да дня настаўніка, — расказвала Галіна Юльянаўна, — наш райвыканкам вялікае свята наладзіў... «Песняры» прыежджлі. Пасля канцэрта вяртацца дамоў не хацелася, рашыла да сябровак у Сморгоні зайсці. Тут звянок па мабільным. Сэрца абарвалася: суседка, якой я гаспадарку даверыла. А яна ж мне ніколі не звянула, нават нумара не ведала... Ну, усё, думаю, нешта забралася... Яна мне гаворыць пра «Звядзі», пра галоўны прызы, а я з той палёгі, што ха-

Рэпартаж з колаў

хацелася б, каб у ёй знайшлося месца і звяздоўскаму халадзільніку і самой газеце.

Якая, дарэчы, думае пра сваіх чытачоў не толькі працуючы над кожным нумарам, але і... заказваючы рэкламную прадукцыю. Прынамсі, новыя звяздоўскія кепачкі аздаблены флікерамі, святлоадбівальнымі элементамі: так што ўпадальнікам — заўважнасць у цэры гарантанавана. Да таго ж у ёй і цёпла, і прыгожа, што ахвотна дэманстравалі не толькі дзеці, але і дарослыя.

Але, зразумела, што «па шапцы» мы далі не проста так — давалі пытанні па правілах дарожнага руху, прасілі дзяцей заўсёды прытрымлівацца іх і заўсёды помніць, што імя — беларусы, што ў іх ёсць сваё спаконвечнае слова. Цалкам магчыма, што гэтыя словы, які кажуць, у адно вуха ўляцелі... Але ж неадзе, і засталіся. У любым выпадку — дзеці ў Лылойцэўскай базавай школе, вельмі прыгожыя, кемлівыя, вясёлыя. З многімі — з Рагорам Матохам, Яўгенам Корвелем, Маргарытай Бялячын, Сашам Балканынам, Святла Агўль, Вольгай Раманюўскай, Сашам Лобачам — мы пазнаёміліся і нават распачалі іх настаўніцку, як ёй працуеца, ці лёгка сёння выкладаць беларускую мову? — Мне вельмі крыўдна, што дзеці гавораць у асноўным на трасянцы, — сказала Ганна Уладзіміраўна Нагорская. — Але ж радзе, што



Суперпрыз падлісчыцы дапамог уручыць начальніку ідэалагічнага аддзела Сморгонскага райвыканкама Аляксей АПАВІЧ.

ёсць старанна вучні, якія любяць і ведаюць беларускую, нават пішуць вершы. Хай усім такім спрыяе «Звезда»!

Тым, хто любіць мову, тым, хто чытае — спрыяе, ці, дакладней, стараецца спрыяць. Што ў чарговы раз было засведчана хай сціплым, але ж прызам ад газеты — фірменнымі майкамі, гадзіннікам, календарам. А ўжо ў паветраных шарыках (дзеці ж!) патанала ўся зола... Шкада, што ў Астравец мы ляцелі не на іх — мо, тады атрымалася б хутчэй і мы не спазніліся. А так... Што вельмі прыемна — нас прабачылі і дачкаліся. А ўжо якія прыгожыя людзі!

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Спажывец нядобрасумленныя вытворцы трапілі ў спісы

Сёння мала каго са спажаўцоў можна здзіць смятанай, якая без аніякіх наступстваў для здароўя можа «жыць» у халадзільніку і паць, і сем дзён, ці малако, якое ўвогуле можа захоўвацца доўгі час без халадзільніку. Прыкметна павялічыліся ў апошні час таксама «тэрміны жыцця» хлеба, ёгуртаў, маянзаў, марожанага, каўбасных вырабаў і многіх іншых прадуктаў харчавання.

А вось да якісці малачнай прадукцыі прэзэнтні амаль што не было. Пытанні ўзніклі толькі з тварогам Наварудскага МКД, які меў смак гаркаты, і з расійскай маргарынавай прадукцыяй, — паведаміла журналістка «Звядзі» **выконваючая абавязкі загадчыка аддзялення пільны харчавання Мінскага гарадскога цэнтра пільны і эпідэміялогіі Юлія ІГНАТАВА.**

— Юлія Алегарна, а якія наступствы можа цягнуць для спажаўцоў спажыванне прадукцыі, у якой не ўсё ў парадку з арганалептычнымі паказчыкамі? — Якія заўгодна: гэта і абвастэрэнне страўнікава-кішчавых захворванняў, і расстройствы страўніка. Фактычна прадукцыя была сапсаваная яшчэ да завяршэння тэрміну годнасці ці для яе выкарыстоўвалася няякасная сыравіна. Мы ж адбіралі для даследавання толькі прадукты з незавяршанымі тэрмінамі годнасці. А сапсаваныя прадукты — заўсёды небяспечныя.

— Але сярэд нестандартных узораў аказалася і прадукцыя вельмі буйнога айчыннага рыбнаперапрацоўчага прадпрыемства, аўтарытэт якога цяпер можа толькі пацярпець... — У нестандартныя трапілі адразу тры ўзоры прадукцыі гэтага вытворцы. Рыба ў прэсеравах мела вялікую кансістэнцыю, што ўскосна ўказвае на недображасную сыравіну.

Але нярэдка ў гандлёвых прадпрыемствах не вытрымліваюцца ўмовы захоўвання прадуктаў, магчыма, у гэтым трэба шукаць прычыну?

— Такую магчымасць, безумоўна, нельга абвясціць. Тым больш што даследаванне ўзораў прадукцыі, узятых з аўтамага складала прадпрыемства ў Мінску, паказала, што ўсе яны адпавядаюць зацверджаным нормам. Але тры нестандартныя ўзоры былі адобраны ў розных гандлёвых прадпрыемствах. І тэрміны выпуску гэтай прадукцыі былі, так бы мовіць, зусім «свежыя». Шлях прадукцыі да спажаўца быў зусім нядоўгі. Да таго ж надвор'е ў нас сёння зусім неспякотнае, і тэмпературныя рэжымы ў гандлёвых пунктах вытрымліваюцца значна прасцей. Усе ўзоры адбіраліся з халадзільнага абсталявання. Тыму наша меркаванне — прычыну трэба шукаць усё ж такі ў сыравіне...

Не з лепшага боку прадэманстравала сябе таксама прадукцыя, выпушчаная ТАА «Валдас» (прадпрыемства працуе ў Мінскім раёне), ТАА «Мяскаамбінат Шаўкі» (Пухавіцкі раён), Магілёўскім мяскаамбінатом, племтэхказавадом «Беларускі» (Мінскі раён), Бабруйскай мяскаамбінатом і некаторымі іншымі вытворцамі. Па выяўленых фактах рэалізацыі недображаснай прадукцыі прымаюцца меры па канфіскацыі сумніўнай прадукцыі з гандлёвай сеткі Мінска. Паводле слоў Юліі Ігнатавай, вывучэнне якісці прадуктаў харчавання, якія пастаўляюцца ў сталічную гандлёвую сетку, будзе працягнута.

Надзея **НИКАЛАЕВА.**

РАСІЯ ЗДЫМАЕ ЭМБАРГА, ПОЛЬШЧА — ВЕТА

Зняцце эмбарга на пастаўкі польскага мяса на тэрыторыю Расіі стане падставай для змянення пазіцыі Польшчы ў дачыненні да перамоў паміж ЕС і РФ, заявіў прэс-сакратар МЗС Польшчы Пётр Пашкоўшчы.

Раней з-за вета Польшчы было сарвана падпісанне базавога дагавора паміж Еўропай і Расіяй у 2006 годзе. Прадстаўнікі польскага ўрада заявілі, што змогуць дапусціць перамоў толькі пасля зняцця забароны на ўвоз мяса. І вось учора міністр сельскай гаспадаркі Расіі Аляксей Гардзеў заявіў, што Расія дазволіць пастаўкі мяса з Польшчы. Адпаведны дагавор будзе падпісаны бліжэйшымі днямі ў Калінінградзе.

ДАТА АБ'ЯВІШЧЭННЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ КОСАВА ЎЖО ВІЗНАЧАНА?

Дата абвясчэння незалежнасці Косава ўжо вызначана, і пра яе будзе паведамлена пазней. Пра гэта заявіў учора ў інтэрв'ю албанскім СМІ прэм'ер-міністр Албаніі Салі Берыша.

ІЗРАЇЛЬСКІ ЗНЯВОНЕНЫ АДСУДЗІЎ КАМПЕНСАЦЫЮ ЗА ТАРАКАНАЎ У КАМЕРЫ

Ізраільскаму ЗК Мардэхэа Іехудаю па суду выплаціць больш за 1000 долараў у якасці кампенсцыі за ўтрыманне ў камеры з тараканамі.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

свежага паветра, разбітыя вокны і сукрамёрніку-курцоў. Прадстаўнік турмы заявіла, што камеру зняволенага прыбурць і што кіраўніцтва папраўчай установы мае намер выканаць пастанову суда. Таксама паведамляецца, што Мардэхэа Іехудаю двойчы пераводзіўся з адной турмы ў іншую ў сувязі з яго скаргамі на ўмовы ўтрымання.

У ПРЫНЦА ЧАРЛЬЗА СКРАЛІ 250 СВЯТОЧНЫХ ГУСЕЙ

З фермы, якая пастаўляла птушак для кампаніі Duchy Originals, скралі 250 белых гусей, прызначаных для продажу перад Калядамі.

60 ПРАЦЭНТАЎ АЎСТРАЛІЯЦАЎ ПАЖАДАЛІ ПАДВАЕННЯ КОШТУ АВІАБІЛЕТАЎ ДЛЯ «ГАБАРЫТНЫХ» ПАСАЖЫРАЎ

Больш за 60 працэнтаў аўстраліяцаў, якія ўзялі ўдзел у аптытані, праведзеным паводле захаду аднаго з мясцовых білетных бюро, лічаць, што пасажыры, якія пакутуюць ад лішняй вагі, павінны набываць два авіябілеты, каб не перашкаджаць суседзям па салоне.

Вынікі аптытаня пракаментавалі менеджар кампаніі, якая заказала аптытане. Паводле яго слоў, для вырашэння праблемы неабходна ці прадастаўляць скідку на набыванне дваінога авіябілета, ці ствараць у самалётах спецыяльныя месцы для «габарытных» пасажыраў.

РОЗГАЛАС

НА ЁЛАЧНЫХ КІРМАШАХ НАМ ПРАПАНОУЮЦЬ НАВАГОДНІЯ БУКЕТЫ

Штогод у апошні тыдзень снежня структуры Мінлягаса прадаюць жыхарам краіны каля 150—160 тысяч навагодніх ёлак. Паводле інфармацыі галоўнага спецыяліста ўпраўлення паліўнай гаспадаркі Мінлягаса Алены Валевіч, толькі на спецыяльных плантацыях лягасаў сёння існуе 400 тысяч невялікіх таварных ёлачак.

Спецыяліст адзначыла, што ёлачныя кірмашы будуць працаваць сёлета ў кожным абласным і раённым цэнтрах. Адпунктыя цэны на ёлачку вышынёй да метра вызначаны ў памеры 9200 рублёў, ад 1 да 2 метраў — 13 700 рублёў, ад 2 да 3 метраў — 16 100 рублёў.

Першы намеснік генеральнага дырэктара Мінскага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Анатоль Ермаловіч адзначыў, што сёлета ў сталічнай вобласці будзе працаваць 127 ёлачных кірмашоў.

Упершыню на гэтых кірмашах спажаўцаў будзе прапанаваны навагоднія букеты (кампазіцыі з галінак). Букеты вырабляюцца са свежарэзаных галінак хваёвых парод (ёлка, сасна і г.д.). Пры вырабе букета могуць выкарыстоўвацца хваёвыя галінкі з шышкамі. Даўжыня букета 250—500 міліметраў. Каштаваць такія букеты будуць не больш як 1—2 тысячы рублёў. Таксама сёлета будзе прапаноўвацца жывыя хваёвыя дрэвы ў кадках коштам каля 50 тысяч рублёў.

Анатоль Ермаловіч адзначыў, што ёлачныя кірмашы сёлета пачнуць працаваць з 23 снежня і да апошняга пакупніка 31 снежня.

РАТАВАЎ КАНЯ — ЗАГІНУЎ САМ

Дзве машыны, конь і пешаход сталі ўдзельнікамі ДТЗ на 36-м кіламетры аўтадарогі Мінск — Гродна.

Вадзіцель «Мерседэса», які ехаў у сталіцу, сутыкнуўся з калёсамі, што перасякалі праезную частку. Служаны конь выбег на паласу сустрэчнага руху. Яго гаспадар кінусь даганяць жывёлу і трапіў пад колы аўтамабіля «Фольксваген». Мужчына памёр ад атрыманых траўмаў.

Алена **ГРАШНОК**, «Мінск—Навіны».

МЫТНІКІ МОГУЦЬ СВЯТКАВАЦЬ НОВЫ ГОД

Беларускія мытныя органы датэрмінова выканалі план па нападзёнай бюджэту краіны.

Паводле звестак прэс-службы Дзяржаўнага мытнага камітэта, на 11 снежня мытнікі пералічылі ў скарбонку Беларусі 8 трыльёнаў 901 мільярд 71,6 мільёна рублёў, што ў 2 разы больш, чым за аналагічны мінулы год перыяд. Мытнікі нават перавыканалі план больш чым на 17 мільярд рублёў. Найбольш значная мытная паступленні размеркаваны наступным чынам: вывазныя пошліны — 4 трыльёны 700 мільярд 671,5 мільёна рублёў, падатка на дабаўленаму вартасці — 3 трыльёны 43 мільярд 272,1 мільёна рублёў, імпартныя пошліны на тавары, прызначаныя для вытворчых альбо іншай камерцыйнай дзейнасці — 1 трыльён 323 мільярд 515,5 мільёна рублёў.

Мікола **ДЗЯБЕЛА.**

14 СНЕЖНЯ Ў МІНСКУ БУДЗЕ АБМЕЖАВАНЫ РУХ

У сувязі з правядзеннем афіцыйных мерапрыемстваў 14 снежня ў Мінску на шэрагу участкаў дарог з 10.00 да 18.30 будзе часова абмежаваны рух усіх відаў транспарту. Аб гэтым БЕЛТА паведамліла ў праўленні ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама.

У прыватнасці, абмежаванне будзе ўвядзена на МКАД на участку ад Даўгінаўскага тракту да вул. Ціміразева, па праспекце Пераможаўцаў, па праспекце Незалежнасці на участку ад вул. Гародкі Вал у напрамку Нацыянальнага аэрапорта Мінск, па вуліцах Энгельса, Леніна, Захарова, Кісялёва, Гародкі Вал, Раманюскага Слабада, да вул. Кальварыйскай да вул. К. Цёткіна. Дзяржаўтінспекцыя просіць прабячэння за часовае нязручнасці.

ЗА ЛАСА АДКАЖУЦЬ ЕСЕ?

Супрацоўнікі дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Краснасельскае» Кіраўніцтва справам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь знайшлі ў ўгоддзях тушу незаконна здабытага лася.

Непадалёк заўважлі левякаў аўтамабілі і палюўнічых. На дапамогу выклікалі дзяржінспектараў з Вілейскай і Мінскай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету, а таксама супрацоўнікаў Вілейскага РАУС. Разам гаспадар левякаў затрымаў. Ім аказаўся работнік ТДА «Тэхсарвіс гарант». Потым адміністрацыяныя працавалі, канфіскацыя зборі... Іншыя ўдзельнікі незаконнага паловавання ўсталяваныя.

Сяргей **РАСОЛЬКА.**

КОМИССИЯ Национального банка Республики Беларусь по конкурсному управлению ОАО «ДЖЕМ-БАНК» ПРОВОДИТ АУКЦИОН

по продаже здания Дворца культуры ОАО «ДЖЕМ-БАНК», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 20 (общ. пл. 7628 кв. м, пл. зем. участка — 1,8772 га). Начальная цена — 11 857 560 000 белорусских рублей без учета НДС. Размер задатка — 10 % от начальной цены лота с НДС и перечисляется на счет 6630000010023 в ОАО «ДЖЕМ-БАНК», код 731.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 27 декабря 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 28.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 26 декабря 2007 г. до 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28, 5-й этаж. Телефоны для справок: (+375 17) 219 84 21, 219 84 16, 219 84 15.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже в Пуховичском районе обремененного в доход государства имущества: — здание конторы общей пл. 258,5 кв.м, д. Пуховичи, ул. Садовая, д. 22. Начальная цена — 55 924 899 бел. рублей;

— здание свинарника № 1 общей пл. 556,5 кв.м, д. Габриелевка. Начальная цена — 67 927 899 бел. рублей; — линии ЛГТВ 90-250 591985 ПС и ЛГП, г. Руденск, ул. Октябрьская, д. 11. Начальная цена соответствует 1 110 364 бел. рублей и 837 526 бел. рублей;

— пресов ПГ-69 (15 лотов), г.п. Руденск, ул. Октябрьская, д. 11. Начальная цена лота от 747 141

«ХАТЫНЬ — ПОМНІК СМУТКУ І БЯЗМЕЖНАЯ МУЖНАСЦІ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА»

Першае інтэрв'ю на новай пасадзе

Сённяшні госьць «Звязды» — дырэктар Дзяржаўнага мемарыяльнага комплексу «Хатынь» Канстанцін МІШЫН.

— Канстанцін Аляксандравіч, пасада дырэктара ДМК «Хатынь» для вас новая і ў той жа час добра знаёмая: вы кіравалі мемарыяльным комплексам...

— ...з мая 1982 года па снежань 1986-га. Гэта якаясьці перыяд у гісторыі Савецкага Саюза, калі вырашаўся яго далейшы палітычны і эканамічны курс. Мянлася кіраванне ў Маскве, у сувязі з чым Беларусь актыўна наведвалі кіраўнікі розных уладных структур дзяржавы, у тым ліку і вышэйшых. Давялося сустрачацца ў Хатыні і Гарбачова, і Рыжкова, і Лігачова (двойчы), і міністраў, і першых сакратароў абкамаў... Усе гаварылі пра тое, што значыць наша Беларусь для Савецкага Саюза: галюны фларст.

Вельмі шмат было і замежных гасцей: прэм'ер-міністр Інды Раджыў Гандзі, дзяржаўны дзеячы ўсіх узорных, паслы і дыпламаты, прадстаўнікі розных рэлігійных канфесій... Якіх толькі асобаў не даводзілася вітаць і абдымаць! (усміхаецца).

— А якой зьмяшчана была пракольная праграма для высокіх гасцей?

— Дарчы, яна і зараз праходзіць у наступным парадку: спачатку сустрача і экскурсія па мемарыяле. Потым гутакра ў зале прымёму, мы дадаткова адказваем на розныя пытанні, даём неабходныя тлумачэнні, прапануем кнігу водгукі, прымаем і ўрочаем сувеніры падарункі. Супрацоўнікі мемарыяла добра ўведаваліся і заўсёды памятаюць, што працуюць на тым аб'екце, які выконвае вялікую ідэалагічную задачу на карысць нашай дзяржавы.

Мы стараемся, па магчымасці, як мага больш падрабозна расказаць аб Беларусі і яе народзе, які зведзе столькі выпрабаванняў у гады Вялікай Айчыннай вайны, але выстаўляю, не скаржыць перад жорсткім ворагам. Нягледзячы на шматлікія выпрабаванні, незлічоныя чалавечыя і матэрыяльныя страты, Беларусь абудавалася і стала квітнёсным краем.

— Прайшоў два дзесяцігоддзі. Што змянілася за гэты час? Увогуле, ці можна рабіць параўнанне?

— Такое пытанне я чкаю... Дваццаць гадоў найноўшай гісторыі — цэлая эпоха. Так званая перабудова... Развал Саюза. Але наша родная Беларусь і з гэтымі выпрабаваннямі паспяхова справлялася. Стала самастойнай, незалежнай дзяржавай, народ які яшчэ раз паказаў прыклад высокай грамадзянскай адказнасці за лёс сваёй Радзімы і яе падрастаючага пакалення.

Гасцям з далёкага і блізкага замежжа мы расказваем, што змянілася ў Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі, якія сацыяльна-эканамічныя праблемы вырашаем. Нам ёсць чым ганарыцца: паспяхова развіваецца прамысловасць і сельская гаспадарка, навука і сацыяльна-культурная сфера. Гасці з былых рэспублік Савецкага Саюза з навагай выявляюць свае шчырыя і добрыя ўражанні аб нашай дзяржаве.

І мемарыяльны комплекс цяпер выглядае вельмі прыгожым. У 2004 годзе, згодна з даручэннем Прэзідэнта нашай краіны, у Хатыні праведзена шырокамаштабная рэканструкцыя з элементамі рэстаўрацыі. Але што мяне надзвычай хвалюе... Раней гэты найважнейшы, сувесна вядомы музейны аб'ект больш актыўна на-



Фота Марыя Жыліцкіска.

ведваўся. Кожны дзень да яго ішла вялікая людская плынь: 1,5—1,7 мільёна чалавек у год з усіх куткоў планеты прыбылі сюды, каб на свае вочы пабачыць грандыёзны мемарыял, пранесці праз дурную і сарца разумеальнае вяселле трынаццаці народаў дзеля Вялікай Перамогі над фашызмам. Сёння, на жаль, такога няма. Колькасць наведвальнікаў скарацілася ў разы (ад 100 да 200 тысяч у год).

Лічу, мемарыял павінен быць больш запатрабаваным. Людзям неабходна напамінаць сувесную гісторыю, каб трагедыя, падобная хатынскай, не паўтарылася ніколі і нідзе.

— Тым больш што апошнім часам назіраецца ўпартае спробы перапісаць гісторыю Другой сусветнай вайны...

— Хатынь — гэта помнік народнаму смутку, трагізму і ў той жа час бязмежнай мужнасці беларускага народа. Прайшоў больш як 60 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыскай заакупцыі. Выраслі новыя пакаленні. І, зразумела, моладзі цяжка нават уявіць, які здзекаваліся фашысты з людзьмі на акупаванай тэрыторыі, якія выпрабаванні выпалі на долю старошага пакалення беларусаў.

Не трэба забываць, што трагедыя Хатыні — гэта не выпадковы эпізод вайны, а адзін з тысяч фактаў, што сведчаць аб мэтажнай і плановай генацыду ў адноснах да насельніцтва нашай краіны, якія ажыццяўлялі нацысты.

За першы Вялікай Айчыннай вайны ад рук ворага загінулі амаль кожныя тры жыхары Беларусі — каля 3 мільёнаў нашых сучаснічак. Былі забурзаны 209 гарадзкіх і паселішчэў гарадскога тыпу, 9200 вёсак, 5295 з якіх знішчаны разам з усім ці часткай насельніцтва. 628 вёсак падзелілі лёс Хатыні, з іх 186 так і не былі адноўлены пасля вайны...

На жаль, у свеце ўсё яшчэ неспакойна. І ўсё часцей мы даведаемся аб тым, што былыя фашысты ўрачыста маршруюць па вуліцах Украіны, некаторыя прыбалтыйскіх краін. Мы становімся сведкамі таго, які некаторыя старажыныя сідэрыі з паміж гістарычнай праўды. Розныя помнікі або «пераносцы» іх па зноўных паміж «прымеркаванымі» дэмантаж помніка «Бронзавыя салдаты» да Дня Перамогі над фашызмам. Разабралі манумент, па-кашчынску разрылі малыя 13 савецкіх воіншых, пахаваных по-

бач... І ў той жа час узводзяцца помнікі тым, хто ваяваў на баку гітлераўцаў. Імкунца ўраўнаважыць тых, хто супрацоўнічаў з фашызмам, і тых, хто змагаўся супраць фашызму. Нармальна розныя не ўспрымаю: здарнік і кат Шухевіч удастоены звання Героя Украіны!.. Гэта здзек над гісторыяй, над разважым сэнсам. Мы не павіны заставацца староннімі назіральнікамі: нельга дапусціць скажэння ці «перапісвання» гістарычнай праўды. Тым, хто забывае трагічныя старонкі гісторыі, наканавана зноў перажыць іх.

— 22 сакавіка 2008 года — чарговая жалобная дата: 65 гадоў з дня знішчэння фашыстамі вёскі Хатынь...

— Традыцыйна ў гэты дзень на мемарыяльным комплексе праходзіць Мітынг-рэвіем і ўскладанне кветак да Вячнага агню. 65-годдзе трагедыі Хатыні ў нашай краіне будзе адзначацца на высокім дзяржаўным узроўні. А мы, у сваю чаргу, зробім усё магчымае, каб гэта падзея знайшла водгук не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах — асабліва тых, якія пацярпелі ад нацызму. На нашым сайце (www.khatyn.by) будзе шырока падавацца інфармацыя да гэтай даты.

Плануем запрасіць у Хатынь прадстаўнікоў роднасных мемарыялаў з іншых краін: мемарыяльнага комплексу «Лідзін» (Чэхія), мемарыяла Саласпілс (Латвія), мемарыяла цэнтры «Араўр-сюр-Глан» (Францыя), Музея Піскароўскаго могілак Санкт-Пецярбурга і іншых.

Таксама запрасім паважаных і знакамітых аўтароў комплексу «Хатынь» — Юрыя Градава, Валіяціна Занковца, Леаніда Левіна, вядомых дзеячаў культуры і мастацтва Беларусі.

Як заўсёды, будучы прысутнічаць і выступаць жывыя сведкі хатынскай трагедыі Віктар Андрэевіч Жалабкоў, Уладзімір Антонавіч Яскевіч, Соф'я Антонаўна Яскевіч, а таксама шмат трагедыі іншых вёсак, якіх удалося адшукаць у ходзе субмесячнай акцыі ДМК «Хатынь» і рэдакцыі газеты «Звязда» «Нашадзікі вогненнага вёска».

Карыстаючыся магчымасцю, хацу выказаць шчырую ўдзячнасць нашай найстарэйшай беларускай газеце «Звязда» за гэту патрыятычную ініцыятыву. Спадзяюся, газета і надалей будзе аказваць сур'ёзную інфармацыйную падтрымку мемарыялу.

— Памятаю, калі людзі шукалі на могілках спаленых вёсак назвы сваіх родных паселішчаў — без слёз не магчыма было галадзець...

— Дзеля будучых пакаленняў мы павіны памятаць аб гэтым. Таму акцыя «Нашадзікі вогненнага вёска» вельмі важная і сучасная. Ваенная тэма — асабліва для нашай краіны. Тых, хто выраўваў з вогненнага пекла, засталіся адзіны. Надзвычай важна не толькі для ваеннага пакалення, але і для моладзі захаванне Памяці. Яі кажаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў час Акцыі Памяці ў сувязі з 60-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыскай заакупцыі: «Нямецка-фашысцкі заакупіцтва Хатынь будзе вечна помніць Хатынь. Памяць пра подзвіг народа свяшчэнная».

Да 60-годдзя вызвалення Беларусі на тэрыторыі мемарыяла адкрыта фотадэкаментальная экспазіцыя

«Хатынь», у якой прадстаўлены матэрыялы і дакументы, што сведчаць аб злычыннай ідэалогіі нацызму, аб планах фашыскай Германіі ў дачыненні да беларускага народа і метады іх ажыццяўлення. Хоцашца яшчэ раз сказаць словы ўдзячнасці Алегу Праляскоўскаму (на той час Генеральны дырэктар БЕЛТА) і Уладзіміру Адамушкі, старшыні Камітэта па архівах і справаадыстве, за дапамогу ў стварэнні экспазіцыі.

У музейных залах наведвальнікі з вялікай цікавасцю знаёмяцца з выстаўкай «Нашадзікі вогненнага вёска», створанай па выніках сумеснай акцыі ДМК «Хатынь» і газеты «Звязда», якая праходзіла пры актыўнай падтрымцы Мінскага аблвыканкама. Сённяшняя старшыня аблвыканкама Леанід Круцкі і старшыня абласнога Савета Святлана Герасіменца, начальнік ідэалагічнага ўпраўлення Таццяна Дзедух і начальнік ўпраўлення культуры Анастасія Акушчык бралі ўдзел ва ўсіх этапных мерапрыемствах акцыі, аказвалі ўсебаковае фінансаванне і арганізавалі дапамогу. Акцыя працягваецца — дай Бог, каб сведкі «вогненнага вёска» засталіся з намі як мага даўжэй.

— Канстанцін Аляксандравіч, ДМК «Хатынь» мае два філіялы...

— Работа мемарыяльнага комплексу «Дальня» (апошняя спаленая беларуская вёска, за некалькі дзён да вызвалення) і Кургана Славы таксама накіравана на захаванне памяці і патрыятычнае выхаванне моладзі.

Сёлета адрамантаваны музейны будынак у Дальне, вядзюцца падрыхтоўка новай экспазіцыі, плануецца паступова правесці неабходныя рамонтныя работы на тэрыторыі комплексу.

Больш як тры дзесяцігоддзі таму па ініцыятыве Мікалая Пітровіча Прылонова, адзінага вышэйшага жыхара Дальны, пачаў правадзіцца лужныя агітбраты Мінск — Хатынь — Дальня. Ён стаў ужо традыцыйным, прымяркова вядзюцца да Дня абароны Айчыны. Абаяжова ён абудзёцца і ў лютым 2008 года. Прыловоў не так даўно пайшоў з жыцця — але яго ініцыятыва жыць і развіваецца. І гэта сімвалічна.

Заўважу, што мемарыяльны комплекс «Хатынь» і «Курган Славы» — гэта складаны інжынерны збудаванні. Вялікая частка работ, якія не бачыць наведвальнікі, звязана менавіта з эксплуатацыйнага аб'ектаў. Наша заданне — пастаянна захоўваць і падтрымліваць мемарыялы ў належным эксплуатацыйным стане, штогод праводзіць неабходныя аб'ём работ па бегучым і капіталным рамонце. Зараз падрыхтавана ўся неабходная дакументацыя на капітальны рамонт і рэканструкцыю інжынерных сетак ДМК «Хатынь» (электраэнергія, водаправод, каналізацыя). Справа ў тым, што ўся інжынерная інфраструктура даўно перавысіла дапушчальныя тэрміны эксплуатацыі.

— Хацелася б абвясніць яшчэ адну праблему. Будзем гаварыць шчыра: чыста тэхнічна сёння не так проста прыехаць у Хатынь. Альбо з экскурсійным аўтобусам, альбо на сваім уласным транспарце... Між тым, наколькі памятаю, раней па вядомых дарог з вазкала хадзіў аўтобус на Хатынь. Людзі сям'ямі елі пакаліцца гэтым святому для Беларусі месцу. Ва ўсякім разе мы з братам былі школьнікамі, калі бацькі ўпершыню павезлі нас у Хатынь — на рэйсавым аўтобусе...

— Зараз спрабуем вырашыць гэтую праблему, і дакументы, што сведчаць аб злычыннай ідэалогіі нацызму, аб планах фашыскай Германіі ў дачыненні да беларускага народа і метады іх ажыццяўлення. Хоцашца яшчэ раз сказаць словы ўдзячнасці Алегу Праляскоўскаму (на той час Генеральны дырэктар БЕЛТА) і Уладзіміру Адамушкі, старшыні Камітэта па архівах і справаадыстве, за дапамогу ў стварэнні экспазіцыі.

Спадзяёмся наладзіць больш цеснае супрацоўніцтва з Міністэрствам спорту і турызму — каб Хатынь, Дальня, Курган Славы былі ўключаны ў большасць турысцкіх маршрутаў. Хоцешца б праз сваю паважаную газету звярнуцца да Міністэрства адукацыі і такіх грамадскіх устаноў і аб'яднанняў, якія ёсць, каб яны ўлічалі ў сваёй рабоце неабходнасць больш актыўнага далучэння моладзі да пазнання айчынай гісторыі, патрыятычнага выхавання праз наведванне нацыянальных святынь.

...Апошнім часам стала добрай традыцыяй: малядыя пасля роспісу ў ЗАГС едуць у Хатынь, ускладаюць кветкі. Пятніца, субота — вясельныя эскорты едуць літаральна адзін за адным.

— Канстанцін Аляксандравіч, пытанне асабістага характару: адкуль вы родом?

— Са Слушкаў раёна, з вёскі Баславічы, а зараз аб'ядналі — вёска Барок. Наш раён таксама вельмі пацярпеў у гады Вялікай Айчыннай вайны. Памятаю, калі яшчэ бабуля жывая была, расказвала: «Дзеткі, як немцы прыйшоў, спачатку не вельмі жорстка паліць людзей... усё пачалі аддаваць сваіх дзяцей у партызаны...»

Маці мая, Алена Івануаўна, з 1925 года, у вайну была дзюжынка — колькі яе бабуля хавала ад немцаў, каб не вывезлі ў Германію. А старэйшы брат маці, Міхал Іванавіч Паўлюк, у вайну быў лётчыкам, гароў у падобным самалёце, але зрабіў усё магчымае, каб дапамагчы яго да сваіх і не трапіць у палон да ворага...

Старэйшая маціна сятра, Ганна Івануаўна Папка, партызанка, была параненая... Брат бабуні, Пётр Федаравіч Пратасена (пасля вайны ён стаў доктарам філасофскіх навук), таксама партызаніў, а яго жонка і дваіх дзетак фашысты расстралялі за сувязь з партызанамі.

Для нашай сям'і, які для пераважнай большасці беларускіх сем'яў, вайна застаецца незгаданай раянй... Так што прызначэнне на пасаду дырэктара мемарыяльнага комплексу «Хатынь» — гэта для мяне і гонар, і давер, і вялікая адказнасць!

— Шчыра жадаем паслахаў! Таццяна ПАДАЛЯК.



Фота Анастасія Кішчэўска.

Бываюць канцэрты, на якія трэба хадзіць у пальчатках — ёсць небяспека адбіць далоні. Рэктар Беларускага дзяржаўнага акадэміі музыкі Аляксандр Рахчупкін параіў не забіраць пра пальчаткі ўсім, хто збіраецца 13 снежня на канцэрт, які прысьвечаны 75-годдзю галюўнай музычнай навуцальнай установы краіны. Вялікі канцэрт (пачнецца а 16-й гадзіне!) прайдзе ў вялікай зале Белдзяржфілармоніі.

Але ў акадэміі музыкі ўжо адчуваецца святло чыстай настрой. Ужо спачатку тыдня тут праходзіць мастацкія выставы, навуковыя канферэнцыі і ўрачыстыя канцэрты. Зразумела: музыканты, якія існуюць у гэтых сценах, будучы святкаваць з музыкой і да яе выбару падрыхтоўку вельмі адказна. Напрыклад, адзін з канцэртаў прадставіў творы кампазітараў, якія былі рэктарамі навуцальнай установы. Гэта невывадаваць — сценах Акадэміі музыкі сфарміравалася нацыянальная кампазітарская школа. Падчымаць прафесійную адукацыю напачатку выпала Васілію Запатарову, які сам быў вучнем Рымскага-Корсакава. Потым музыцы ў Беларусі сталі вучыць яго вучні, вучні яго вучняў і так да сённяшняга часу. Тут ведаюць, што вучань — гэта асоба, з якой можа вырасці выдатны музыкант. Якія музыканты сённяшняга вучні? Адукацыя на гэтыя пытанні трэба шукць на іншых юбілейных канцэртах. Адзін з іх цалкам складзены з выступленняў навуцальнай Акадэміі, якія сталі лэгулатамі міжнародных конкурсаў. Дзі і ў галоўным урачыстым канцэрте яны пакажуць клас беларускай выканальніцкай школы.

— Няма такога конкурсу, які нашы студэнты не маглі б выйграць, — кажаў Аляксандр Рахчупкін, — 150 студэнтаў сталі лаўрэатамі міжнародных конкурсаў толькі з 2002 па 2006 год. Мы маем 50—70 лаўрэатаў міжнародных конкурсаў штогод. Некаторыя выхаванцы нават умудраюцца паспяхова выступіць на некалькіх конкурсах. Напрыклад, ёсць у нас удзельніца юны баніст Уладзіслава Плігаўка. Ён быў ствядзены ад спецыяльнага Фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Толькі скончыў першы курс, але за адзін год змог паўдзельнічаць у чатырох конкурсах.

Безумоўна, талент ёсць талент. Але талент яшчэ трэба умець выхаваць. Сёння гэтым займаецца больш за 280 педагогаў, які працуюць у акадэміі. Працуе пяць факультэтаў, у тым ліку педагогічны, адкрыты ў Могілёве. Створаны дваццаць чатыры кафедры, філіялы кафедральна ў Гродне, Брэсце, Віцебску, Гомелі. Выпускнікі Беларускай акадэміі музыкі запатрабаваныя, нават за межамі нашай краіны. А замежнікі, якія пачуваліся ў Беларусі, самі ставяцца да выдатных педагогаў. Замежныя выпускнікі Беларускай акадэміі музыкі паспяхова працуюць у Кітаі, Турцыі, Мексіцы і іншых краінах.

Сёння на дзённым аддзяленні Акадэміі музыкі ў Мінску навуцальнага больш за 800 студэнтаў. У іншых гарадах яшчэ каля 250, 23 завочнікі. Скончыўшы акадэмію, музыканты могуць вучыцца далей — у магістратуры, аспірантуры, доктарантуры. Але які высветлілася, музыкантам гэтка мала...

— З гэтай навуцальнага года перастала існаваць такая вельмі папулярная ў нас форма навучання, якая асісентаў, — гаворыць праектар па навуковай працы, прафесар Кацярына Дулава. — На працягу 50 гадоў музыканты, якія ўжо сталі выканаўцамі і пайшлі працаваць у лялектывы, маглі павышаць свай ўзровень пад кіраўніцтвам педагога. Цяпер гэтая форма знікла. Але для музыкантаў гэта абсурдная сітуацыя, таму што іх галюўнае прызначэнне — менавіта ў тым, каб быць на сцэне, іграць, радаваць публіку. Яны павіны найлепш займацца творчасцю. Цяпер, каб працягнуць вучыцца, трэба спыняць усю творчасць і займацца толькі навучаннем — паступаць у аспірантуру.

Выступаць пачынаюць яшчэ студэнтамі — у аркестрах, хорах, ансамблях, якія створаны пры Акадэміі музыкі. Аркестр акадэміі «Маладая Беларусь», якім кіраў Міхал Казінец, да юбілея сваёй навуцальнай установы падрыхтаваў запісы двух кампакт-дыскаў. Да іх дадаўся яшчэ адзін, куды ўвайшлі запісы выступленняў педагогаў, нават аркеструныя запісы 50-х гадоў. Усё разам — гэта зборнік, які стаў выдатным падарунком да юбілея акадэміі. Зрэшты, такіх святоточных падарункаў акадэміі музыкі зрабіла даволі многа сама сабе, а таксама іншым. Напрыклад, да святоточнага мерапрыемстваў прымеркаваная працяжная клавіра аперыя Антонія Радавіца «Фаўст».

— Наша задача — у мітуслівым, хуткім свеце захаваць глыбінныя вышні акадэмічнай музыкі, — гаворыць рэктар Аляксандр Рахчупкін. — Многім артыстам, якія сёння папулярныя, набыла было б падвучыцца ў нас. Наша адукацыя дарагога каштуе. Мы ведаем, які трэба рытываць музыкантаў, славакоў, каб яны былі прафесіяналамі. Для таго, каб вырасціць сапраўдных музыкантаў, насамрэч патрэбныя тры рэчы: добры педагог, добры інструмент, добры гуказапіс. Гэта ўсё ў нас ёсць.

Але пры ўсім класічным падыходах студэнты акадэміі музыкі — сучасныя, прасунутыя малядыя людзі, якія карыстаюцца камп'ютарамі, інтэрнэтам. Ёсць камп'ютарны клас, бібліятэка, сучасная студыя гуказапісу. Ёсць добрыя інструменты: раялі, якія каштуюць ад 20 тысяч долараў і тая, якія абшліся ў сто тысяч долараў і больш. Рэктар задаволены, што музычныя інструментамі студэнты забяспечаныя надарэна. Нікога такога, хто з дзівавіа іх, за майго яны не бачылі. Інструменты, якія належача акадэміі, выдаюць для ўдзелу ў конкурсах і аркестры. Але ёсць у кіраўнікоў акадэміі яшчэ адна мара: паставіць у акадэміі сапраўдных духавы арган, гэта гатовая зрабіць адна ўрачэйская фірма. На арган патрэбна 500 мільёнаў — гэта нашым, свярджачоў тая, хто ведае, чаго сёння каштуе музыка, і чаго варта добрая музыканты. А яны варта годных умоў для навування. Пра гэтыя ўмовы ўжо даўно ідзе шмат размоў і нешта нават мянялася. Акадэмія музыкі пашырлася, але ўсё роўна не ўмяшчаецца ў свае іперашыя памяры. «Каб яшчэ чатыры паверхі не вялікая будынка, усёго б хапіла... — разважае рэктар. — Прыбудова каштавала б не такія вялікі грошы. Трэба проста прыняць рашэнне. Але галюўнае наша памішанне — гістарычны будынак, якому ўжо 50 гадоў. Ён наш сімвал, калі хочаце, і наш дом».

Ларыса ЦІМОШЫК.

Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

объявляет набор слушателей на «Курсы выходного дня»

по подготовке к Государственному централизованному тестированию и вступительным испытаниям в ВУЗы Республики Беларусь по предметам:

- русский (белорусский) язык;
- математика;
- «Человек. Общество. Государство».

Обучение на курсах 5 месяцев (январь-май 2008 года).

Периодичность занятий: 2 раза в месяц по субботам с 11.00 до 17.00 часов на базе Академии МВД (г. Минск, проспект Машерова, 6).

В программе - лекции, практические занятия, отработка навыков выполнения тестовых заданий по каждому предмету.

Слушатели курсов получают возможность в июне 2008 года пройти ЦТ в Академии МВД.

Запись на курсы — до 30 декабря 2007 года. Понедельник — пятница — с 9.00 до 17.00.

Телефоны для справок: (017) 289-21-99, 289-21-47, 289-21-27.

ФИЛИАЛ КУП «МИНСКОБДОРСТРОЙ» «ДРС № 193»

г. Любань, (УНП 610058843) объявляет процедуру запроса ценных предложений на покупку автомобиля ГАЗ-33023-511 «Фермер» грузопассажирский (6 мест), вид топлива — дизель, новый, год выпуска 2007, в количестве 1 штуки; «Шевроле-Нива» «L» с кондиционером, вид топлива — бензин, новый, год выпуска 2007, в количестве 1 штуки.

Предложения принимаются в течение 10 дней со дня публикации объявления по адресу: 223810, Минская область, г. Любань, ул. Социалистическая, 8, тел. 8 01794 55 9 77; 55 6 76; факс 55 0 52.

Криминал

Позна вечарам, у лясным масіве...

Позна вечарам у лясным масіве каля вёскі Пышкі Гродзенскага раёна правахоўнікі сьпінлі мікрааўтобус «Фольксваген», якім кіраваў беспарацоваў жыхар абласнога цэнтры. У салоне было выяўлена 80 літраў расфасаванага ў пяцілітровыя каністры спірту. Аднак на гэтым сумесная аперацыя супрацоўнікаў упраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі ў СТГГ Гродзенскага аблвыканкама і работнікаў дзяржаўнага цэнтры не скончылася.

Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама, асноўная маса «сваёй» прадукцыі без беларускіх акцызных марак захоўвалася ў гаражы — 10,5 тысячы імпортныя цыгарэты і розныя віды спіртнага на агульную суму больш за 20 мільёнаў рублёў. Гаспадар «склада» будзе пакараны не толькі канфіскацыяй тавару, але і буйным штрафам.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Аўта

Рубрыку вядзе Мікола ДЗЯБЕЛІА.

Аўтадаказчык

ІСПЫТ БЕЗ «АУТАМАТА»

Не так даўно Міністэрства ўнутраных спраў змяніла правілы прыёму практычнага экзамену на права. Магчыма, па новых правілах ужо дазволена здаваць іспыты на аўтамабілі з аўтаматычнай каробкай перадачы?

Алена КРАУЧАНКА, г. Мінск

Як паведаміў старшы інспектар упраўлення ДАІ МУС Беларусі Фёдар Гуліцкі, практычны іспыт на права кіравання транспартным сродкам і па новых правілах неабходна будзе здаваць на аўтамабілі з механічнай каробкай перадачы. Выключэнне зроблена толькі для тых, хто хоча атрымаць катэгорыю «D», якая дае права кіравання транспартнымі сродкамі, прызначанымі для перавозкі пасажыраў і абсталяванымі больш чым васьмяю, не ўлічваючы вадзцельскага, сядзачымі месцамі. Прадстаўнік ДАІ патлумачыў, што большасць сучасных аўтобусаў маюць каробку-аўтамат, таму для прэзентацыі на такія правы і зроблена выключэнне.

Аўтабяспека

ПРЫЧІНЫ АВАРЫЙ

За 11 месяцаў гэтага года па віне кіроўцаў адбылося 6746 дарожна-транспартных здарэнняў (ДТЗ), у якіх 1359 чалавек загінулі і 7242 — атрымалі раненні.

Паводле звестак упраўлення ДАІ МУС краіны, асноўнымі прычынамі ДТЗ сталі: перавышэнне хуткасці (кожная пятая аварыя), парушэнне правілаў маневравання (кожнае шостае ДТЗ), невыкананне чарговай парадку праезду перакрыжаванняў (кожнае восьмае здарэнне), выезд на паласу сустрачнага руху

